

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ  
Институт истории

М. Аксюта

# ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

---

Материалы  
Международной  
научной конференции  
(Минск, 26–27 октября  
2006 года)



Минск  
«Белорусская наука»  
2008

УДК 930.2(476)(082)  
ББК 63.2(4Беи)я43  
П78

Редакционная коллегия:

А. А. Коваленя (ответственный редактор), В. В. Данилович (ответственный секретарь),  
Ю. Н. Боян, А. И. Груша, М. Г. Жилинский, Г. В. Корзенко, О. Н. Левко,  
В. Н. Сидорцов, Н. В. Смехович

Рецензенты:

доктор исторических наук профессор В. Ф. Ладысов;  
доктор исторических наук профессор В. В. Тугай

*Издание подготовлено в рамках выполнения Государственной комплексной программы  
научных исследований на 2006–2010 годы  
«История белорусской нации, государственности и культуры»  
(научный руководитель программы – доктор исторических наук профессор А. А. Коваленя)*

П78 **Проблемы методологии исследований истории Беларуси : материалы Междунар. науч. конф.**  
**(Минск, 26–27 окт. 2006 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; редкол. : А. А. Коваленя**  
**[и др.]. — Минск : Белорус. наука, 2008. — 319 с.**  
ISBN 978-985-08-0911-7.

В сборник включены доклады и выступления на конференции по актуальным вопросам структуры, методологии и методов исторических исследований; генезиса, проблем и новейших технологий исторических исследований и исторического образования Беларуси; новаций, достижений и проблем историографии и источниковедения.

Сборник предназначен для ученых-историков, преподавателей исторических дисциплин в учебных заведениях и всех, кто интересуется данной проблематикой.

ISBN 978-985-08-0911-7

УДК 930.2(476)(082)  
ББК 63.2(4Беи)я43

© Оформление. РУП «Издательский дом  
«Белорусская наука», 2008

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ризниченко Г. Ю., Рубин А. Б. Математические модели биологических производственных процессов. М.: МГУ, 1993.
2. Медведева Н. Б. Динамика логистической функции // Соросовский образовательный журнал. 2000. Т. 6. № 8. С. 121—127.
3. Евдокимов Е. В. Динамика популяций в задачах и решениях: Учеб. пособие. Томск: Томский госуд. ун-т, 2001.

У. А. Акуліч

Інстытут эканомікі НАН Беларусі (Мінск)

### ДА ПЫТАННЯ АБ УДАКЛАДНЕННІ ПЕРЫЯДЫЗАЦЫІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ДУМКІ

Народная гаспадарка Беларусі як асобны аб'ект даследавання на працягу амаль 150 гадоў вывуча-лася як частка гаспадаркі спачатку Расійскай імперыі, а затым Савецкай Расіі, а яшчэ раней, на працягу не меншага часу, як частка гаспадаркі Польшчы. Толькі ў 1920-я гады была адноўлена традыцыя выву-чэння ўласнай народнай гаспадаркі Беларусі, ды і яна з-за неспрыяльных палітычных умоў не паспела як след замацавацца. За гэты час беларуская эканамічная думка ўвабрала ў сябе шэраг перыядызаций, закладзеных на падзеях, важных для цэнтра тых дзяржаўных утворэнняў, куды ўваходзіла Беларусь, і якія ігнаравалі тыя падзеі, якія былі важнымі для самой Беларусі, з пункта гледжання яе сённяшній дзяржаўнасці. Сёння гэта стварае перашкоду для сістэмнага вывучэння і ўсебаковага разумення гісто-ры эканамічнай думкі Беларусі.

З якога часу трэба вывучаць з нацыянальнай адзнакай розныя школы і плыні ў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі? У гэтым пытанні Беларусь мала чым адкрывацца ад іншых ёўрапейскіх краін, бо айчынная эканамічная думка ў часы існавання ВКЛ і нават да моманту закрыцця Віленскага ўніверсітэта знаходзілася ў кантэксце развіцця ёўрапейскай эканамічнай навукі, і таму мае ўласных прадстаўнікоў з амаль усіх вядомых школ і плыні, якія зарадзіліся ў часы эпох Адраджэння, Рэфармацыі і Асветніцтва, у прыватнасці, — уласных філосафаў-схаластаў, свецкіх мысліўцаў (рэфарматараў-пра-тэстантаў, меркантылістаў, утапістаў, памфлеістаў, дарадцаў-адміністратораў), а таксама фізіякатаў і класікаў (па зразумелых прычынах не было тут толькі ўласных антычных мысліўцаў).

Прычым на падставе некаторых асобных падзеяў можна нават казаць, што ў тагачаснай Беларусі сярэдневяковая думка зарадзілася нават раней, чым у многіх сучасных ёўрапейскіх краінах. Напрыклад, ужо ў перыяд XII — першай палове XIII ст. на тэрыторыі Беларусі адзначыліся сваёй працай першыя асветнікі — К. Смаляціч, А. Смаленскі, К. Тураўскі, Е. Полацкая. Ці ўзяць ідэі пратэстантаў-рэфарма-тараў, якія ўпершыню пропаведаваў тут яшчэ ў 1413 г. гусіт Г. Пражскі (даведаўшыся пра ідзі Я. Гуса больш чым праз стагоддзе, М. Лютер скажа: «усе мы гусіты, ня ведаючы аб тым»). Але гэта былі толькі эпізоды. Увогуле ж, пачынаючы з 2-й паловы XIII ст. і да пачатку XVI ст. у ВКЛ быў адносна неспры-яльны час для развіцця навук, які быў абумоўлены працэсам зборання і абароны зямель. Другая больш устойлівая хвала інтарэсу да антычнай навуковай спадчыны і яе розных інтэрпрэтаций прыйшла разам з тым, як заходнєўрапейскія перавыданні 2-й паловы XV — XVI ст. сталі трапляць у ВКЛ. Вось ужо тады і ідэі М. Лютера, і ідэі іншых мысліўцаў, пачалі прыходзіць да нас уесь час і з некаторым спазненнем з Захаду.

Гэта значыць, што беларуская эканамічная думка ўжо ад самага свайго станаўлення пачала знахо-дзіцца на перыферыі развіцця сусветнай эканамічнай навукі. У сярэднія вякі спасылкі на іншыя краіны ў якасці станоўчых прыкладаў арганізацыі гаспадаркі ўжо былі пашыранай з'явай сярод беларускіх мысліўцаў. Напрыклад, Андрэй Волан у XVI ст. любіў спасылана на Францыю. У другой палове XVIII ст. Еўропа была для беларускіх вучоных-еканамістаў такім жа ўзорам, як і зараз; напрыклад, Ф. Папроцкі выдаў падручнік з назовай «Еўропа — найлепшая частка свету» (1754, 2-е выд. 1765). Нарэшце, у першай трэці XX ст. захаванне такога ж стану рэчаў бачна са спадзяванням, якое выказаў беларускі эканаміст А. Більдзюкевіч у прадмове да сваёй кнігі, што «магчыма ў недалёкай будучыні, калі будуть існаваць адпаведныя ўмовы, вельмі бедная дагэтуль беларуская эканамічная літаратура ўзбагаціцца так высока цненымі выданнямі, што можна будзе з гонарам залічыць іх да раду заходнєўрапейскіх» [1].

Такім чынам, умоўна па галоўным ўпрыгожанні сусветнай эканамічнай навукі ў розныя часы гісторыю эканамічнай думкі Беларусі можна падзяліць на шэсць асноўных перыядоў:

- сярэдневяковая эканамічная думка ў Беларусі (1520—1770);
- станаўленне эканамічнай навукі ў Беларусі ў Новы час, альбо перыяд Асветніцтва (1770—1830);
- еканамічная думка ў Беларусі ў часы адсутнасці юніверсітэта і дзяржаўнасці (1830—1918);
- станаўленне нацыянальнай беларускай традыцыі эканамічнай навукі паміж першай і другой су-светнымі войнамі (1918—1939);
- еканамічная думка ў Беларусі падчас савецкага таталітарызму (1939—1989);
- еканамічная навука Беларусі ў постсавецкі перыяд (1990 — цяперашні час).

Патлумачым цяпер, чаму кожнаму з перыяду акрэслены тыя ці іншыя часовыя межы і якія падзеі пры гэтым браліся за аснову.

Сярэднявечная думка ў Беларусі, як і ў астатнай тагачаснай Еўропе, падзялялася на дзве асноўныя плыні — схаластычную і свецкую, якія супрацьстаялі адна адной. Станаўленне *свецкай думкі* ў Беларусі, у тым ліку эканамічнай, бярэ пачатак з рэфармацыйна-гуманістычнай плыні, а дакладней — са скарынаўскіх выданняў. Рэакцыйныя дзеячы таго часу абвінавачвалі Ф. Скарыну ў злачыннай сувязі з Рэфармацыяй, у ерэтычным спосабе мыслення і лічылі, што яго Біблія сее распушта, супярэчыць усім апостальскім і святым статутам і ва ўсім згодна з Бібліяй Лютера (хоча Біблія Ф. Скарыны выйшла трохі раней за Лютераўскую — *аўт.*). Бадай самы галоўны крытэр, які зазначыў пачатак новага перыяду — гэта замацаванне права за простым чалавекам вольна трактаваць святыя кнігі, і тут заканамерна, што першай была аброна самая папулярная з іх — Біблія. Далей вольнае трактаванне пачалі атрымліваць трактаты антычных мысліццаў, працы айцоў царквы і ўсе астатнія, якія ўяўлялі для некага цікавасць. *Схаластычная традыцыя* трывала аформілася ў Беларусі толькі ў 2-й палове XVI ст., калі тут распачаў дзеянец Ордэн езуітаў. Прыхым паваротнай падзеяй для іх тутэйшага ўкаранення стала атрыманне каралеўскага прывілею на заснаванне Віленскай езуіцкай акадэміі, першага універсітэта ў ВКЛ, што дазволіла езуітам у будучым на працягу двухсот гадоў (1579—1773) мець фундаментальны цэнтр развіцця схаластычнай традыцыі. Афіцыйна іх дзеянец скончылася тут у 1773 г., калі ордэн быў ліквідаваны ў Еўропе, а разам з ёй і ў ВКЛ. Праўда, тая частка Беларусі, якая адышла да Расіі ў выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай, стала адзіным месцам у Еўропе, дзе езуіты захаваліся і Полацкая езуіцкая акадэмія амаль на паўстагоддзя ператварылася ў еўрапейскі цэнтр развіцця схаластычнай науки (1772—1820).

Зразумела, ніхто з прадстаўнікоў першага перыяду не быў у пэўным сэнсе эканамістам, і гэты перыяд з'яўляўся толькі перадгісторыяй узнікнення эканамічнай науки. Станаўленне ж апошніяй, як і большасці іншых навук, бярэ пачатак з эпохі Асветніцтва. Эканамічным увасабленнем гэтай эпохі стала канцепцыя фізіякратыі, распрацаваная французскімі вучонымі, якія першымі сталі называць сябе эканамістамі. Час распаўсюду канцепцыі фізіякратыі ў ВКЛ можна акрэсліць шырокім і вузкім межамі. Шырокія межы (1768—1812) — ад прыезду сюды Мікаля Бадо і Дзюпона дэ Нямур, альбо ад паездкі ў Францыю Я. Храбтовіча, якія азнаёмілі навуковую грамадскасць з новай тэорыяй, да смерці Я. Храбтовіча, апошняга яе лідэра і папулярызатора. Вузкія межы (1782—1810) — ад прыезду ў Вільню і пачатку яе выкладання Г. Страйноўскім у Віленскім універсітэце да сканчэння яе выкладання С. Малеўскім там жа. Другой важнай часткай гэтага перыяду было распаўсюджванне ідэй А. Сміта ў Еўропе і станаўленне ў сусветнай эканамічнай науцы класічнай школы палітэканоміі (1776—1870). У пачатку XIX ст. склалася традыцыя рабіць кароткія аўтарскія выклады смітаўскага вучэння. Напрыклад, у Францыі з гэтай мэтай практична адначасова выдалі свае працы Ж. Б. Сэй і С. Сісмандзі. У Беларусі навуковую грамадскасць з вучэннем А. Сміта ўпершыню ў 1810 г. азнаёміў Ян Зноска, які дагэтуль спецыяльна дзеля гэтага ездзіў на два гады ў Францыю. У 1811 г. выйшаў яго падручнік «Навука палітэканоміі паводле ўкладу А. Сміта» і на працягу наступных дванаццаці гадоў ён быў асноўным выкладчыкам палітэканоміі ў Віленскім універсітэце, выкладаючы там ужо не тэорыю фізіякратыі, а вучэнне А. Сміта [2]. Пасля аброні Я. Зноскі ў 1823 г. дэканам яго месца заняў Ян Вашкевіч, які быў апошнім прафесарам палітэканоміі ў Віленскім універсітэце. Кансепт лекцый Вашкевіча быў надрукаваны ў часопісе «Віленскі дзённік» і ў ім выкладчык аддаваў відавочную перавагу прадстаўнікам класічнай школы палітэканоміі [3]. За два дзесяцігоддзі выкладання (1811—1831) Зноска і Вашкевіч выхавалі некалькіх эканамістаў, якія сталі вядомымі сваімі працамі ў традыцыі спрадвідшай сябе потым англійскай палітэканоміі. Гэта, напрыклад, Міхал Хонскі, Станіслаў Будны, Язэп Скачкоўскі, Ігнат Іваноўскі. Таму можна нават сцвярджаць пра існаванне мясцовай класічнай школы палітэканоміі ў Віленскім універсітэце, развіццё якой абарвалася разам з яго закрыццём у 1831 г.

Распачаўся новы перыяд ў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, калі на працягу 90 гадоў тут не было ніводнага універсітэта (Полацкая акадэмія была закрыта царскім расійскім уладамі яшчэ ў 1820 г.), а значыць не існавала цэнтра развіцця фундаментальнай эканамічнай науки. У той час, калі ў заходненеўрапейскіх краінах класічнай школы палітэканоміі атрымала тэарэтычную завершанасць і там падыходзілі да маржыналісцкай рэвалюцыі ў эканамічнай науцы, у Беларусі эканамічнай наука вельмі хутка зыйшла ў небыццё. Ужо праз пяць гадоў пасля закрыцця Віленскага універсітэта адзін аナンімны цэнзар адзначаў, што «навука палітэканомія ў краі знаходзіцца ў такім заняпадзе, што шкада нават той нешматлікай сельскай гаспадаркі і прамысловасці, што ў ім развіваецца» [4]. Усе ўраджэнцы Беларусі вымушаны былі ехаць атрымліваць універсітэцкую адукацию і затым заставацца працаўшчыкамі за межамі роднага краю. У другой палове XIX і пачатку XX ст. навуковая грамадскасць Расійскай імперыі, у тым ліку і многія выхадцы з Беларусі, вымушаны былі прыцісці выпрабаванне, спачатку марксісцкай, а затым гістарычнай палітэканоміі, якія тут сталі найболыш упłyўзовымі, замест класічнай палітэканоміі, як гэта было раней і магло быць далей у Віленскім універсітэце.

Вывучэнне народнай гаспадаркі Беларусі ў якасці асобнага аб'екта даследавання аднавілася толькі на пачатку XX ст. і было звязана з працэсам абуджэння нацыянальной свядомасці ў колах інтэлігенцыі. Вырашальным штуршком да гэтага сталі спробы дзяржаўнага будаўніцтва ў выглядзе спачатку БНР, а затым БССР. У большасці менавіта гэтыя падзеі, а не каstryчніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савец-

кай улады абудзілі ў многіх людзей, абазнаных у навуках, жаданне вярнуцца дадому і тут займацца навуковай дзейнасцю. Гэта абуджэнне, акрамя першых выдадзеных кніг, прадавалася ў шэрагу грамадскіх ініцыятыў; напрыклад, у стварэнні студэнтамі і выкладчыкамі, што вучыліся і працавалі за межамі Беларусі, навукова-доследных таварыстваў (самае першае было створана ў 1918 г.), у распрацоўцы праектаў стварэння беларускага універсітэта і акадэміі навук, у правядзенні доследных экспедыцый і стварэнні краязнаўчых арганізацый. Усё гэта з'яўлялася сведчаннем пачатку новага перыяду ў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, адлік якога, калі ўлічваць колькасць важных падзеяў, што адбыліся, было б больш правільным весці з 1918 г., а не з 1917 г., як гэта рабілася раней з пункта гледжання важнасці падзеяў для савецкай гісторыяграфіі. Канец гэтаму чацвёртаму перыяду быў пакладзены ўсталяваннем у Савецкім Саюзе таталітарнага рэжыму, які забараніў усялякае іншадумства і праследаваў за былыя перакананні (1930 г. — у БССР і 1939 г. — у Заходній Беларусі).

Пасля Другой сусветнай вайны распачаўся пяты, так званы савецкі, перыяд развіцця эканамічнай думкі ў Беларусі (1939—1989). Для гэтага часу было характэрным навязванне ўладамі марксісцкай паліт-еканоміі ў якасці артадоксіі ў эканамічнай навуцы. На працягу дваццаці гадоў у Савецкім Саюзе ўвогуле не выдаваліся кнігі заходніх эканамістаў. Па трапнаму выразу Андрэя Анікіна (1927—2001), «За гэты час савецкія эканамісты ўтваралі секту, цалкам ізаляваную ад сусветнай эканамічнай навуки» [5, с. 9]. Гэты перыяд скончыўся ў 1989 г., калі савецкі ўрад адным са сваіх апошніх расшэнняў дазволіў перакласці без змен самы папулярны у ХХ ст. падручнік па эканоміцы — «Эканомікс» Поля Самуэльсана.

Трэба заўважыць, што сярод шасці вылучаных перыяду развіцця беларускай эканамічнай думкі амаль кожны харкторызуецца рознай мовай, якая выкарыстоўвалася ў якасці працоўнай: у першым, спрошчана назавём яго ВКЛ-скім, працы выдаваліся пераважна на лацінскай мове (толькі ў самым яго пачатку — на беларускай), у другім, паспалітскім, — на польскай мове, у трэцім, імперскім, — на рускай мове, у чацвёртым, перыядзе першай спробы станаўлення беларускай дзяржаўнасці, — на беларускай мове, у пятym, савецкім, і апошнім, шостым, які пакуль што ў Беларусі можна лічыць постсавецкім, — на рускай мове. Амаль кожны раз пры наступленні чарговага перыяду гэта чыніла пэўную перашкоду ў засваенні папярэдніх навуковай эканамічнай спадчыны, а таксама было прычынай перапынення закладзеных раней тэарэтычных традыцый.

## ЛІТАРАТУРА

1. Більдзюкевіч А. Асновы грамадзкай гаспадаркі. Вільня, 1926. — 170 с.
2. Znoska J. Nauka Ekonomii politycznej podług układu Adama Smitha. — Wilno, 1811. — 314 s.
3. Waszkiewicz J. Krotki zbiór ekonomii politycznej, ułożony podług sławniejszych autorów w tej nauce // Dziennik wilenski, 1823. — T. 2. S. 241—261, 393—411; T. 3. S. 30—59, 164—182, 315—336.
4. Bieliński J. Uniwersytet Wilenski (1579—1831). W 3 t. Kraków, 1899—1900. — 485 + 845 + 734 s.
5. Аникин А. В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами. — М., 1995. — 96 с.

## Н. Н. Алексейчикова

*Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова (Могилев)*

## ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ В XVI—XVIII вв.

В истории изучения матrimониального поведения жителей городов Беларуси в XVI—XVIII вв. можно выделить ряд этапов: 1) дореволюционный (XIX — начало XX в.); 2) советский (XX в.), включающий в себя не только работы советских историков, но и исследования польских ученых; 3) исследования на современном этапе (90-е годы XX в. — начало XXI в.).

Первые шаги по изучению матrimониального поведения жителей белорусских земель в XVI—XVIII вв. в целом и горожан в частности были сделаны в XIX в. Работы этого времени не были непосредственно направлены на изучение истории семьи. Так, исследователи, ставившие своей целью изучение права Великого княжества Литовского, останавливаются на отдельных сторонах семейной жизни наших предков, т. е. показывают, какой она должна была быть с правовой точки зрения. Здесь можно назвать труды Чарнецкого «История Литовского статута» и И. А. Малиновского «Ученіе о преступлениі по Литовскому Статуту». Еще один исследователь XIX в. М. Владимирский-Буданов в рецензии к историко-юридическим материалам Витебского Архива («Отчет об историко-юридических материалах Витебского Центрального Архива», 1878 г.) рассматривает невенчанный брак и бракоразводную практику Могилева XVII в. [4, с. 199; 15].

В это же время начинают работу по изучению истории семьи жителей Беларуси этнографы. Для исследований середины XIX в. характерен прежде всего интерес к обычаям и традициям, связанным с различными сторонами жизни семьи. Среди исследователей данного времени можно назвать имена Е. Ф. Карского («Белорусы»), А. Киркора («Следы язычества в празднествах, обрядах и песнях»), П. Шпилевского («Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках»). В последнее

## СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово участникам Международной научной конференции «Проблемы методологии исследований истории Беларуси» академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси  
**П. Г. Никитенко** ..... 3

### Структура, методология и методы исторических исследований

Каваленя А. А. Некаторыя навукова-канцптуальныя падыходы да асвятлення гісторыі Беларусі .....	5
Агесва Л. Е. «Ромб з кручкамі»: методыка даследавання .....	10
Алампіеў А. А. Асаблівасці ўжывання метадаў гістарычнага даследавання ў гістарыграфіі .....	12
Балыкіна Е. Н. Метод проектов как инновация в развитии современной дидактики .....	14
Воронович А. И. Хадисоведение как метод исторического исследования .....	16
Глеб М. В. Британская имперская идея в XIX—XX вв.: подходы к изучению .....	19
Груша А. І. Метад палеаграфіі .....	20
Даніловіч В. В. Метадалагічныя асаблівасці вывучэння маладзёжнага руху Беларусі ў 1921—1939 гг. ....	23
Дзярніович А. І. Герменеўтычныя метады і гістарычна інтэрпрэтацыя .....	25
Емельянчик Л. В. Методологические проблемы исторических исследований досуговой деятельности .....	28
Ершова Э. Б. Особенности методологии исследования проблемы художественной интеллигенции Белоруссии 20—30-х годов XX в. (из опыта научных исследований в 1970-е годы и на современном этапе) .....	30
Жытко А. П. Некаторыя праблемы гісторыі беларусі перыяду капіталізму і метадалагічныя падыходы да іх вырашэння .....	32
Здановіч У. В. Формы барацьбы насельніцтва на акупіраванай тэрыторыі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: метадалагічны аспект .....	34
Землякоў Л. Я. Праблемы інстытуцыялізацыі гістарычнай навукі ў сучасным грамадстве .....	38
Калечыц А. Г. Метадалогія вывучэння помнікаў першынства грамадства: гісторыя пытання, праблемы ..	40
Касцюк М. П. Метадалогія, тэорыя і практика гістарычнай навукі Беларусі на сучасным этапе .....	43
Кікель П. В. Математизация как методологическая основа конституирования исторического исследования .....	45
Кривопалова Н. Ю. История российской интеллигенции: вопросы методологии историко-библиографического исследования .....	47
Крывашэй Д. А. Метадалагічныя праблемы правядзення парадаўнічага аналізу культурнай палітыкі Беларусі і краін Еўропы на сучасным этапе .....	50
Латышева В. А. Эффекты синергетического подхода к истории .....	52
Марзалюк І. А. Інтэрпрэтацыя крыніц як «метад» канструявання этнічнай гісторыі беларусаў у эпоху ВКЛ .....	55
Меметов В. С. Проблемы теории и методологии генезиса и формирования интеллигенции .....	60
Миницкий Н. И. Концепция построения научного и образовательного исторического знания .....	62
Несцяровіч Ю. У. Да праблемы вызначэння суб'екта гістарычных падзеяў у межах метадалогіі гісторыі .....	66
Нечухрин А. Н. Задачи и структура курса «Методология истории» .....	69
Никитенко С. Г. Принудительный труд в Германии в годы Второй мировой войны: методологические подходы к исследованию .....	71
Новик Н. Е. Методологические подходы к исследованию истории профессионального образования на территории Беларуси (XIX — начало XX в.) .....	73
Панов С. В. Концептуальные подходы к обновлению содержания учебной литературы по истории Беларуси .....	76
Петриков П. Т. Поиски концепции и методологии в новейшей истории Беларуси .....	78
Полонников А. А. Диверсификация поля науки и проблема его исторического анализа (на примере истории психологии Беларуси) .....	81
Риер Я. Г. Методология и методы археологического изучения средневековой деревни Беларуси и сопредельных стран .....	84
Рытов А. В. Формальные методы исследования социального сознания (контент-анализ выступлений секретарей на съездах КП(б)Б в 20-х годах XX в.) .....	86
Самохвалов Д. С. Идентичность как историческая категория .....	89
Сидорцов В. Н. Современные методологические измерения истории .....	91
Смяховіч М. У. Сучасны стан гістарычнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь і актуальная праблемы метадалогіі гісторыі .....	94
Соколова М. А. К вопросу о теоретических основаниях сравнительной истории .....	99
Старовойтов М. И. Белорусско-российско-украинское этнокультурное пограничье в 1920—1930-е годы: сравнительный и типологический методы исследования .....	101
Терешкович П. В. «Постмодернистские» концепции генезиса и развития наций и национальных движений ..	103

<b>Ухванова-Шмыгова И. Ф. Исторический дискурс-портрет</b> . . . . .	106
<b>Храмцова Ф. И. Гендерные аспекты методологии исторических исследований</b> . . . . .	108
<b>Чижевская Е. Е. Критический дискурс-анализ в историческом исследовании</b> . . . . .	110
<b>Чикалова И. Р. Гендерные исследования: смещение исследовательских парадигм в науках о человеке и обществе</b> . . . . .	112
<b>Шаврова О. Г. Историческое понимание как онтологическая проблема</b> . . . . .	116
<b>Шубин А. В. Революция и контрреволюция: основы понятийного аппарата</b> . . . . .	118
<b>Шутова О. М. «Историчность текстов» и/или «текстуальность истории»: эпистемологические проблемы выбора</b> . . . . .	123
<b>Яскевич Я. С. Междисциплинарные стратегии современной методологии исторической науки</b> . . . . .	127

**Генезис, актуальные проблемы и новейшие технологии  
исторических исследований и исторического образования в Беларуси**

<b>Авдей А. Н. Логистическое распределение и точки бифуркации</b> . . . . .	130
<b>Акуліч У. А. Да пытання аб удакладненні перыядызацыі развіцця беларускай эканамічнай думкі</b> . . . . .	133
<b>Алексейчикова Н. Н. История изучения матrimониального поведения жителей городов Беларуси в XVI—XVIII вв.</b> . . . . .	135
<b>Анофранка Н. В. Жанчына ў гісторыі Беларусі першай паловы XIX ст. (проблемы даследавання)</b> . . . . .	138
<b>Бурая Н. В. Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур як каардынатар дзейнасці арганізацый нацыянальных супольнасцей у Беларусі</b> . . . . .	141
<b>Вахтомов Г. В. К проблеме изучения развития традиций духовной культуры восточнославянской общности в начале XXI в.</b> . . . . .	143
<b>Волженков В. В. Представитель исторической школы западнорусизма Иосиф Васильевич Щербицкий</b> . . . . .	146
<b>Герулайтис Н. А. Социально-психологические понятия И. А. Ильина</b> . . . . .	148
<b>Глеб М. В. Позиция Республики Беларусь по проблеме борьбы с международным терроризмом</b> . . . . .	151
<b>Дядичкина Н. Е. Совершенствование форм международного научного сотрудничества академических учёных Беларуси (вторая половина 1950-х — 1980-е годы)</b> . . . . .	154
<b>Ерошевич А. В. К вопросу о терминологии войны 1812 г.</b> . . . . .	157
<b>Жилинский М. Г. Результаты Государственной комплексной программы научных исследований на 2006—2010 годы «История белорусской нации, государственности и культуры» в 2006 г.</b> . . . . .	158
<b>Зенькович Ю. В. Становление научного сообщества математиков Беларуси (этапы, типология, динамика)</b> . . . . .	167
<b>Иоффе Э. Г. К вопросу о характере войны 1941—1945 гг. на территории Беларуси</b> . . . . .	171
<b>Казакоў Ю. Л. Даследаванне стратыфікацыі беларускага грамадства ў XVI — пачатку XVII ст.</b> . . . . .	175
<b>Канапашкая З. И. Основные этапы исследования татарской проблематики в Беларуси</b> . . . . .	176
<b>Каханоўскі А. Г. Сацыяльна-культурныя аспекты мадэрнізацыйных працэсаў у Беларусі другой паловы XIX — пачатку XX ст.: да пастановкі праблемы</b> . . . . .	179
<b>Козел О. В. Становление Витебского ветеринарного института им. Октябрьской революции</b> . . . . .	182
<b>Краснова М. А. Методологические знания в содержании школьного исторического образования</b> . . . . .	184
<b>Левко О. Н. Древнерусская государственность в современных исследованиях</b> . . . . .	187
<b>Мазец В. Г. Праблема БНР у гістарычнай навуцы: асноўныя канцептуальныя падыходы да вывучэння і вынікі даследаванняў</b> . . . . .	189
<b>Маркович Л. Г. Комплексное изучение культовых объектов XIV—XVIII вв. на территории Шкловского имения</b> . . . . .	192
<b>Марозава С. В. Прафесар Ігнат Анацэвіч — пра гістарычную навуку і працу гісторыка</b> . . . . .	195
<b>Меньковский В. И. «Новая социальная история» советского общества 1930-х годов</b> . . . . .	200
<b>Остроумова С. М. Социокультурная деятельность как механизм самоопределения личности в культуре</b> . . . . .	202
<b>Подкопаев В. В. Основные механизмы и перспективы развития белорусско-корейского научно-технического сотрудничества</b> . . . . .	204
<b>Полоневич Е. В. Актуальные проблемы исторического образования школьников</b> . . . . .	206
<b>Прашчаў К. І., Ільніцкі А. М., Козел А. В. Гістарычныя вытокі беларускай геранталогіі. Акадэмік Васіль Феафілавіч Кулпраўчік</b> . . . . .	207
<b>Рэут У. Р. Пачатак правядзення інвентарнай рэформы памешчыцкай вёскі ў Беларусі</b> . . . . .	209
<b>Стрелец М. В. Удачный пример историко-политологического исследования: Зубачевский В. А. Политика России в отношении восточной части Центральной Европы (1917—1923 гг.): geopolитический аспект</b> . . . . .	212
<b>Темушев С. Н. Сравнительный анализ раннесредневековых институтов (на примере полюдья и вейцлы)</b> . . . . .	214
<b>Титовец Т. Е. Уровни реализации междисциплинарных связей в историческом образовании</b> . . . . .	217
<b>Шинкевич А. В. Подготовка допризывающей молодежи Беларуси к службе в рядах Красной Армии (1939—1941 гг.)</b> . . . . .	218
<b>Яковчук В. И. Основные этапы исторических исследований развития пожарной службы Беларуси</b> . . . . .	220

**Новации в историографии и источниковедении.  
Достижения и проблемы**

<b>Астрога В. М.</b> Перыядызацыя развіцця гістарыяграфіі народнай адукцыі Беларусі ў другой палове XIX — пачатку XX ст. . . . .	223
<b>Белазоровіч В. А.</b> Этапы і перыяды ў развіцці айчыннай гістарыяграфіі (20-я гады XX — пачатак XXI ст.) . . . . .	225
<b>Бязлекін Я. П.</b> Гісторыка-параўнальнны аналіз замежнай гістарыяграфіі партызанскага руху ў Беларусі 1941—1944 гг. . . . .	228
<b>Гярновіч Т. Д.</b> Праблема архіўнай рээтытуцыі (аналіз публікацый у навукова-перыядычных выданнях) . . . . .	230
<b>Гурьянава И. В.</b> Проблема земельных комитетов в работах И. М. Игнатенко . . . . .	233
<b>Дмитрук И. П.</b> Историография и источники государственной молодежной политики в Республике Беларусь (1991—2000 гг.) . . . . .	234
<b>Дубатовка Г. Н., Лапковская И. Н.</b> Анализ фотодокументов Второй мировой войны БГАКФД . . . . .	236
<b>Дуко А. А.</b> Землеўласніцкія рэзідэнцыі — месцы фарміравання беларускай гістарычнай думкі XIX — пачатку XX стст. . . . .	241
<b>Іванава В. С.</b> Асабістыя архівы як аб'ект гісторыка-крыніцаўнай вывучэння . . . . .	244
<b>Казлоў Л. Р.</b> Картаграфічныя крыніцы па гісторыі Беларусі XIX ст. . . . .	246
<b>Корзенка Г. В.</b> Докторские и кандидатские диссертации по историческим наукам в Республике Беларусь: опыт системного анализа . . . . .	249
<b>Крывічаніна К. А.</b> Праблема міжнароднага навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі (1991—2005 гг.) . . . . .	253
<b>Лебедев А. Д.</b> Современная историография истории католического костела в БССР 20—30-х годов XX в. . . . .	256
<b>Левшун Л. В.</b> Ранняя историография Полоцкой земли в «Слове о полку Игореве» (литературо-исторический аспект) . . . . .	258
<b>Лісейчыкава Н. А.</b> Штодзённае жыццё і побыт у навучальных установах Беларусі ў 60-я гады XIX ст.: архіўная крыніца . . . . .	261
<b>Лубінскі І. І.</b> Асноўныя напрамкі гістарыяграфіі грамадска-палітычнага жыцця БССР у пасляваенныя гады . . . . .	263
<b>Маскевіч Г. І.</b> Айчынная гістарыяграфія сацыяльнай стратыфікацыі сялянства Беларусі 60—90-х гадоў XIX ст. . . . .	267
<b>Невежин В. А.</b> Проблемы Великой Отечественной войны в новейшей российской историографии . . . . .	269
<b>Новікаў С. Я.</b> Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны 1941—1945 гг.: пастаноўка праблемы ў кантэксле гістарыяграфічнай кампаратывістыкі . . . . .	272
<b>Панюточ В. П.</b> Историография аграрной истории Беларуси 1861—1917 гг. . . . .	279
<b>Святец Ю. А.</b> Об'ектно-оріентавана парадигма історичнага джерелознавства . . . . .	281
<b>Скеп'ян А. А.</b> Выкарыстанне гістарычных крыніц у міждысцыплінарных даследаваннях . . . . .	284
<b>Скеп'ян Н. А.</b> Крыніцы Таэмнага Дзяржаўнага архіва німецкай спадчыны пры даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўскага пачатку XVI ст. . . . .	286
<b>Сташкевич Н. С.</b> О состоянии исторической науки в Беларуси (1990—2005 гг.) . . . . .	289
<b>Траціяк С. А.</b> Роля У. М. Ігнатоўскага ў развіцці гістарычнай навукі Беларусі . . . . .	292
<b>Улахович В. Е.</b> Становление концептуальных основ внешней политики Республики Беларусь (1991—2005 гг.): источники и историография вопроса . . . . .	294
<b>Філатава А. М.</b> XIX стагодзе ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі . . . . .	302
<b>Цуба М. В.</b> Крыніцы па гісторыі грамадска-палітычных арганізацый і рухаў у Беларусі ў кантэксле Першай сусветнай вайны (жнівень 1914 — люты 1917 г.). . . . .	304
<b>Шабасова М. А.</b> Исследования истории России и Восточной Европы в англо-американской историографии 1990-х годов . . . . .	308
<b>Яноўская В. В.</b> Канфесійная гісторыя Беларусі: стан і праблемы айчыннай гістарыяграфіі . . . . .	310
<b>Яноўскі А. А.</b> Фарміраванне кірункаў гістарычных даследаванняў у БДУ на пачатку яго дзейнасці (1920—1930-я гады) . . . . .	312
<b>Резолюция Міжнароднай научнай конферэнцыі «Проблемы методологии исследований истории Беларуси»</b> . . . . .	316

Научное издание

**ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ  
ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ**

Материалы Международной научной конференции

(Минск, 26—27 октября 2006 года)

Редактор *А. В. Волченко*  
Художественный редактор *Т. Д. Парева*  
Технический редактор *Т. В. Летъен*  
Компьютерная верстка *Л. В. Харитонова*

Подписано в печать 27.02.2008 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бум. офсетная № 1. Гарнитура Таймс ЕГ. Ризография.  
Усл. печ. л. 37,2. Усл. кр.-отт. 38,13. Уч.-изд. л. 48,8. Тираж 150 экз. Заказ 73.

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Белорусская наука». ЛИ 02330/0131569  
от 11.05.2005 г. 220141, Минск, ул. Ф. Скорины, 40.

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука».